



Польшча для мяне і цябе

КОНКУРС

ВЕДАЎ ПРА ПОЛЬШЧУ ДЛЯ ІНШАЗЕМЦАЎ

7-20 верасня 2017 г.

1. Стварыце прэзентацыю (мінімум 20 слайдаў) пра Польшчу (у фармаце Microsoft PowerPoint). Выкарыстайце свае веды, вопыт, фотаздымкі. Пішыце па-польску.

2. Адпраўце прэзентацыю на e-mail: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl

3. У лісце напішыце свае імя, прозвішча, польскі адрас, тэлефон, узрост і нацыянальнасць.

4. Перамажыце ў конкурсе польскай мовы на пашыраным узроўні..

5. Курс для аўтараў лепшых прэзентацый адбудзецца з 25.09.17 па 31.10.17

КОНКУРС ВЕДАЎ ПРА ПОЛЬШЧУ ДЛЯ ІНШАЗЕМЦАЎ

" Польшча для мяне і цябе "

7-20 верасня 2017 г.

У рамках праекта *Мова - акно ў свет*

які сумесна фінансуецца са сродкаў Любускага ваяводства

ў рамках Любускіх Моладзевых Ініцыятыў - Бюджэт Грамадзянскіх Ініцыятываў для Нефармальнай Групы

1. Конкурс прызначаны для іншаземцаў, якія жывуць у Польшчы. Непасрэднымі ўдзельнікамі мерапрыемства з'яўляюцца іншаземцы з моўнымі навыкамі на ўзроўні B1-C1, асабліва тыя, якія жывуць, вучацца і працуюць у Любускім.

2. Асноўнай мэтай конкурсу з'яўляецца абмен ведамі пра Польшчу з іншымі іншаземцамі. Прамежкавай мэтай з'яўляецца інтэграцыя групы замежнікаў, якія валодаюць польскай мовай і складаюць Любускую супольнасць з замежнікамі з нізкім узроўнем ведаў (у тым ліку моўных ведаў)

3. Конкурснае заданне заключаецца ў падрыхтоўцы прэзентацыі на тэму „**Польшча для мяне і цябе**”, дзе будуць прадстаўлены візуальныя матэрыялы і/або матэрыялы відэа/аўдыё а таксама тэкст на патрэбы атрымальніка - іншаземца на пачатковым узроўні ведаў мовы.

4. Працу трэба выслать на адрас: **I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl** ў тэрміне ад 7 да 20 верасня 2017 г. W przypadku braku odpowiedzi na e-mail należy w ciągu 3 dni skontaktować się telefonicznie (607-522-498).

4. Прэзентацыя павінна ствараць адзінае цэлае і змяшчаць не менш за 20 слайдаў ў форме, якая дазваляе прадставіць яе групе атрымальнікаў (напрыклад, Microsoft PowerPoint).

5. Прэзентацыя павінна мець прысвоены тытул, аднаго аўтара, а ў выпадку выкарыстання чужых матэрыялаў (напрыклад, інтэрнэт, ці кніжных) неабходна ўказаць крыніцы фатаграфій і тэкстаў.

6. У заяве паведамляецца імя і прозвішча аўтара, адрас пражывання ў Польшчы, тэлефон, e-mail, узрост і нацыянальнасць.

7.Прэзентацыя можа ставіцца да аднаго з канкрэтных пытанняў:

- Прыгожыя месцы, выдатныя людзі. Мае падарожжа па Польшчы.
- Часам трэба ісці да ўрача. Медыцынскае абслугоўванне ў Польшчы вачыма замежніка.
- Мае правы і абавязкі. Звязанне з паліцыяй, арміяй альбо жандармерыяй ў Польшчы.
- Веды-гэта скарб. Свет адукацыі - польскія дзіцячыя сады, школы і ВНУ.
- Актыўны адпачынак у Польшчы, у Любускім ваяводстве і ваколіцах.
- Цікавыя польскія традыцыі, гісторыі, легенды.
- Іншаземец на працы ў Польшчы - правы, абавязкі, магчымасці і праблемы
- Я тут жыву - арэнда, купля кватэры ў Польшчы.
- Польска мова - не така страшна.
- Польска культура і мастацтва не могуць не падабацца.
- Польская гісторыя - я яе ведаю і разумею.
- У польскім офісе дамо савет ..

Вы можаце таксама выбраць іншыя тэмы, звязаныя з Польшчай, а таксама з пэўным рэгіёнам, напрыклад, з Любускім. Асабіста вітаюцца зробленыя ілюстрацыі, фатаграфіі, першапачаткова напісаныя каментары. Дасланыя працы не вяртаюцца, застаюцца ў рэсурсах кафедры Гісторыі і Граматыкі польскай і рускай моў.

УВАГА: у выпадку выкарыстання фатаграфій, якія паказваюць чалавека, неабходна атрымаць пісьмовую згоду на публікацыю іх малюнкаў у сеці.

8. Журы ў складзе Эльвіры Тополніскай, Магдалены Юрэвіч -Новак, Івоны Палуцкой-Чарняк прыме да ўвагі прывабнасць формы, даступнасць інфармацыі, арыгінальнасць, правільнасць мовы.

9. Узнагародай у конкурсе з'яўляецца бясплатнае наведванне курса польскай мовы для замежнікаў на прасунутым узроўні, якія сталі аўтарамі 10 лепшых прэзентацый.

Курс, які арганізаваны Інстытутам Польскай Мовы ў Зеленагурскім Універсітэце (30 акадэмічных гадзін) у тэрміны, узгодненыя з лаўрэатамі, завершыцца ў пачатку лістапада 2017 года.

10. Выбраныя прэзентацыі будуць прадстаўлены на занятках і размешчаны на сайце курсу польскай мовы для замежнікаў.

11. Даслаўшы працу на конкурс, вы згаджаецеся з умовамі сапраўдных правілаў і згаджаецеся на апрацоўку персанальных дадзеных для патрэбаў, неабходных для рэалізацыі конкурсу ў адпаведнасці з законам ад 29 жніўня 1997 года і для абароны персанальных дадзеных (Заканадаўчы Веснік 2002 года. № 101, пункт 926, з папраўкамі. і змен.) У выпадку атрымання прыза ў конкурсе «Польшча для мяне і для цябе» я даю згоду на размяшчэнне маіх асабістых дадзеных (імя, прозвішча,

нацыянальнасць) на Facebook і сайце Інстытута Польскай Філялёгіі Зеленагурскага Універсітэта, вэб-сайце курса польскай мовы для замежнікаў у Зеленагурскім Універсітэце і ў акадэмічнай прэсе. Адначасова я праінфарміраваны (а) аб тым, што адміністратарам асабістых даных конкурсу «Польшча для мяне і для цябе» ў Зеленагурскім Універсітэце з'яўляецца Зеленагурскі Інстытут Польскай Філялёгіі (ал. Войска Польскага, 69, 65-762-Гура). Дадзеныя будуць апрацоўвацца выключна ў мэтах вызначэння пераможцаў конкурсу і прадастаўляцца на добраахвотных пачатках. Абмен дадзеных не чакаецца. Удзельнікам конкурсу прадастаўляецца права доступу да зместу персанальных дадзеных і права на іх выпраўленне.

**Праект Мова-акно ў свет
фінансуецца са сродкаў Любускага ваяводства
ў рамках Любускіх Моладзевых Ініцыятыў
Бюджэт Грамадзянскіх Ініцыятываў для нефармальнай групы
рэалізаваны
ў супрацоўніцтве з Zielonogórskim Таварыствам Адукацыйным Civilitas**

